

Н. А. ЛЯЙКО,

канд. гіст. навук

(Мін. ін-т культуры)

БЕЛАРУСКАЯ ДЗІЦЧАЯ КНІГА У ЧЫТАННІ ШКОЛЬNIКАЎ

Дзяцінства — самы адказны перыяд у развіцці чалавека, калі ён асабліва актыўна фарміруеца як асона. Роля дзіцячай бібліятэкі, кнігі ў гэты час вельмі значная. Няма такой тэмы, такога пытання ў нашым жыцці, якое б не раскрывалі кнігі перад сваімі юнымі чытачамі.

Бібліятэчным абслугоўваннем вучняў на сучасным этапе ў нашай рэспубліцы займаюцца 12 060 бібліятэк разных сістэм, сярод іх: 308 самастойных дзіцячых бібліятэк, 112 масавых для дарослых, 5490 сельскіх (сістэмы Міністэрства культуры БССР). Акрамя таго, дзецы карыстаюцца паслугамі 5933 школьных, 217 прафсаюзных бібліятэк [2]. Такім чынам, першае месца па колькасці бібліятэк, якія абслугоўваюць вучняў, належыць школьнім бібліятэкам — 45,43 %, затым сельскім — 42,04, прафсаюзным — 9,32, самастойным дзіцячым — 2,36, масавым для дарослых — 0,86 %.

Аднак далёка не ўсе бібліятэкі маюць магчымасць аднолькава якасна задаволіць патрэбы чытачоў, таму што гэта залежыць не толькі ад эфектыўнасці выкарыстання кнігі, а ў першую чаргу ад саставу фонду, якасці яго камплектавання. На жаль, ёсьць яшчэ бібліятэкі, у якіх недастатковы фонд дзіцячай навукова-пазнавальнай літаратуры, адсутнічае спецыфічны даведачны аппарат, не вырашаны праблемы камплектавання нацыянальнай літаратурай і яе выкарыстання.

Вывучэнне і аналіз вопыту работы дзіцячых і школьніх бібліятэк рэспублікі дазваляе зрабіць вывад, што вучні як гарадскіх, так і сельскіх школ звяртаюцца ў бібліятэку ў сярэднім адзін раз у месяц і бяруць для чытання 3—4 кнігі. Колькасць прачытаных кніг як гарадскімі, так і сельскімі вучнямі дастатковая, але не заўсёды задавальняе тэматыка чытання, асабліва ў сельскай мясцовасці. Там адчуваецца недахоп навукова-пазнавальнай літаратуры, а таксама літаратуры ў дапамогу вучебнаму працэсу. Аб гэтым сведчаць матэрыялы пра-веркі Рэспубліканскай міжведамаснай бібліятэчнай камісіі

пры Міністэрстве культуры БССР «Аб стане і даска-
наласці бібліятэчнага аблугоўвання вучняў сёл Гро-
дзенскай вобласці» [5].

На нашу думку, адной з прычын гэтага з'яўляецца
тое, што цэнтральнае выдавецтва «Детская литература»
не можа задаволіць патрэбнасці ўсіх бібліятэк у краіне.
Таму ў рэспубліцы пачалі самастойна шукаць выйсце
з такога становішча з дапамогай мясцовых выдавецтваў.
На сённяшні дзень у фондах бібліятэк, якія аблугоў-
ваюць дзіцячыя насыльніцтва рэспублікі, знаходзіцца каля
70 млн кніг. Асабліва ў апошнія гады палепшилася
камплектаванне кніжных фондаў, у тым ліку і нацыя-
нальной літаратурай. Гэтаму садзейнічала беларускія
выдавецтвы. Па даным рэспубліканскай кніжнай палаты,
у 1945—1960 гг. рэпертуар дзіцячай літаратуры складаў
у сярэднім 60 назваў у год, у 1961—1975 гг. — 80,
у 1976—1980 гг. — 100, з 1982 г. — 150—160 назваў
у год [6]. Акрамя таго, з кожным годам павялічваюцца
тыражы. Гэта дае магчымасць лепш забяспечыць біблія-
тэкі дзіцячай літаратурай.

Бібліятэкі, якія аблугоўваюць вучняў, адчулі знач-
ныя змены ў сувязі з паяўленнем выдавецтва «Юнацтва»,
якое выдае літаратуру для дзяцей і юнацтва. У рэспуб-
ліцы шмат робіцца дзеля таго, каб каля 85 % яго пра-
дукцыі паступала ў фонды дзіцячых бібліятэк, з іх да
70 % — у сельскія бібліятэкі.

Улічваючы гэта, Дзяржаўная бібліятэка БССР імя
У. І. Леніна як метадычны цэнтр па пытаннях дзіця-
чага чытання і бібліятэчнай работы з дзецимі ў рэспуб-
ліцы падтрымлівае цесныя сувязі з выдавецтвам.

Трэба адзначыць, што супрацоўнікаў выдавецтва
«Юнацтва» хвалюе, як дзеци чытаюць выдадзеныя імі
кнігі. Таму яны самі прымаюць актыўны ўдзел у іх
распаўсюджванні, сустракаюцца з бібліятэчнымі работ-
нікамі і чытачамі. Так, у рэспубліканскім семінары біблія-
тэчных работнікаў дзіцячых бібліятэк на тэму «Біблія-
тэкі ў рэалізацыі рэформы агульнаадукацыйнай і пра-
фесіянальнай школы», які праходзіў у Слуцку ў 1987 г.,
прынялі ўдзел супрацоўнікі выдавецтва «Юнацтва», паэты
Артур Вольскі, Уладзімір Карызна. Яны не толькі гава-
рылі аб сваёй творчасці, чыталі свае вершы і ўрыўкі
з твораў, але і расказвалі аб выданні як мастацкай,
так і навукова-пазнавальнай літаратуры ў рэспубліцы.
Адбылася шчырая размова з работнікамі бібліятэк аб

тым, як лепш давесці кніжку да юнага чытача, прывіць любоў да роднага слова.

Распаўсюджванне беларускай літаратуры добра арганізавана ў Барысаве, Віцебску, Магілёве, Мінску, Маладзечне і іншых гарадах рэспублікі. Напрыклад, у Маладзечне ў гэтым напрамку плённа супрацоўнічаюць бібліятэкі горада, як дарослыя, так і дзіцячыя, і школьнія з Добрааховотным таварыствам кніголюбаў. Да іх наведваюцца беларускія пісьменнікі і паэты: Максім Танк, Іван Шамякін, Адам Русак і інш. Таму амаль ва ўсіх юных чытачоў Маладзечна беларуская літаратура карыстаецца попытам.

У 1986 г. Дзяржаўнай бібліятэкай БССР імя У. І. Леніна было праведзена даследаванне з мэтай выявіць чытакі попыт на выданні выдавецтва «Юнацтва». У даследаванні прынялі ўдзел 142 бібліятэкі, у асноўным гарадскія, раённыя, пасялковыя. Аналіз 3 тыс. анкет даў магчымасць выявіць літаратуру, якая карыстаецца павышаным попытам чытачоў розных узростаў, а таксама цікаласць школьнікаў старэйшых класаў да некаторых выданняў, такіх як «Парус», «Залаты медаль», «Слава гонару» і інш. Матэрыялы даследавання даюць падставу выдавецтву звярнуць увагу на ўдасканаленне дзейнасці па выпуску дзіцячай літаратуры. Разам з тым даследаванне не толькі звярнула ўвагу на работу бібліятэк з нацыянальнай літаратурай, але і выявіла прафесійны ўзровень бібліятэчных работнікаў, веданне імі нацыянальнай літаратуры, уменне даць ацэнку мастацкаму і паліграфічнаму афармленню кнігі.

Аналіз вынікаў даследавання сведчыць аб тым, што для кожнай узроставай групы чытачоў сфарміравана ядро лепшых беларускіх кніг, сярод іх: 60 кніг для дашкольнікаў, 46 — для малодшага школьнага ўзросту, 50 — для сярэдняга і старэйшага.

Самым вялікім попытам у дзяцей карыстаюцца кнігі Я. Коласа, Я. Купалы, Васіля Віткі, Э. Агняцвет, Р. Барадуліна, А. Васілевіч, Я. Каршукова, А. Вольскага, Я. Маўра, А. Якімовіча, В. Лукшы.

Беларускую літаратуру ў рэспубліцы чытае 50 % чытачоў дзіцячай бібліятэкі ў гарадах і 90 % чытачоў у сельскай мясцовасці. У значнай меры гэтаму садзейнічае праграма сярэдняй школы «Беларуская мова і літаратура» для вучняў IV—VIII класаў, якая налічвае 160 твораў. Акрамя таго, рэкамендуецца 56 кніг для пазакласнага чытання.

Гутаркі з чытачамі і бібліятэчнымі работнікамі, аналіз анкет сведчаць аб tym, што амаль 60 % запатрабава-
ных кніг абумоўлены заданнямі настаўнікаў па розных
дисцыплінах. Гэта дапамагае зрабіць чытанне больш
якасным, разнастайным, пашыраць і паглыбляць веды
вучняў.

Аднак пры аблугаўванні вучняў згодна з гэтымі спі-
самі ўзнікаюць некаторыя праблемы. Так, не ўсе кнігі
ёсць у бібліятэках. Частка рэкамендуемай мастацкай
літаратуры не выдавалася асобнымі выданнямі, а толькі
ў зборніках. Iх недастаткова, і, акрамя таго, гэта і
нязручна, таму што з-за аднаго маленькага апавя-
дання вучань павінен браць цэлы зборнік.

Выйсце з такога становішча бачыцца ў перавыданні
некаторых твораў згодна са складзеным Дзяржаўнай
бібліятэкай БССР імя У. I. Леніна «Спісам праграмнай
літаратуры і кніг для пазакласнага чытання», якіх не-
достаткова ў бібліятэках рэспублікі.

У Беларусі кожны год выдаюцца дзесяткі назваў
кніг для дзяцей усіх узростаў. Яны розныя па тэматыцы,
жанрах, афармленню. Гэта дало магчымасць палепшыць
камплектаванне кніжных фондаў бібліятэк, асабліва літа-
ратурай для малодшага ўзросту і навукова-пазнаваль-
най. Значная частка літаратуры выдаецца на беларускай
мове.

Аналіз чытацкіх фармуляраў, размова з бібліятэч-
нымі работнікамі, анкетаванне сведчыць аб tym, што
вучні чытаюць беларускую літаратуру, але даволі часта
ў перакладзе на рускую мову. Гэта пацвердзілі і да-
следаванні 1975 і 1986 гг. [2, 3].

Вырашыць гэтую праблему ў нашай рэспубліцы да-
памагаюць не толькі новыя формы і метады распаў-
сюджвання беларускай літаратуры, але галоўным чынам
выкананне праграмы «Родная мова», распрацаванай
Міністэрствам народнай адукацыі і Акадэміяй навук
БССР. Праграма прадугледжвае павышэнне грамадскай
ролі беларускай мовы, яе прэстыжнасці, пашырэнне
сфер ужытку. Для гэтага ў рэспубліцы ўжо многае
зроблена. Зацверджаны комплекс мер па пашырэнню
сферы ўжытку беларускай мовы. У першую чаргу трэба
звяртацца да асновы, дзе закладваецца моўны фунда-
мент, — да дзіцячых садкоў. Ужо летасць у Мінску пра-
цавала каля 70 беларускамоўных груп у 40 дзіцячых
садках. Iх выхаванцы сёлета пайшлі ў адкрытыя 85

беларускамоўных класаў, прычым у сямі школах усе першыя класы беларускамоўныя. З цягам часу некаторыя школы ператворацца цалкам у беларускамоўныя. У цэлым па рэспубліцы ў першыя класы беларускамоўных гарадскіх школ пайшло амаль у 12 разоў больш вучняў, чым у мінульым годзе [1].

Некаторыя беларускамоўныя класы і школы пераабсталёўваюцца ў нацыянальным стылі, напрыклад школа № 136 Мінска. Там дзяцей не толькі вучаць, а выкладаюць яшчэ этыку, эстэтыку, народную культуру.

Даследаванне работы школьніх бібліятэк Мінска аб стане камплектавання і выкарыстання літаратуры, выдадзенай ў рэспубліцы (1989 г.), паказала, што вучні недастаткова чытаюць на беларускай мове. Творы ж некаторых беларускіх пісьменнікаў чытаюць з вялікім задавальненнем: В. Быкава, У. Карапкевіча, І. Шамякіна і інш. Большая частка бібліятэчных работнікаў не ўжывае беларускую мову. Пры афармленні бібліятэкі матэрыялы на беларускай мове таксама выкарыстоўваюцца недастаткова.

З мэтай паляпшэння камплектавання і актыўнага выкарыстання беларускай літаратуры ў бібліятэках Міністэрства культуры Беларускай ССР у 1986 г. выдадзены загад «Аб узмацненні прапаганды беларускай літаратуры і перыядычных выданняў у бібліятэках рэспублікі».

Толькі сумесныя намаганні па выкананию праграмы «Родная мова», накіраванай на пашырэнне сферы ўжывання беларускай мовы ва ўсіх тыпах навучальных установ — ад дзіцячых садкоў да вышэйших навучальных установ, дапамогуць распаўсюджванню як мастацкай, так і навукова-пазнавальнай літаратуры на роднай мове.

Наогул, трэба адзначыць, што вучні з'яўляюцца самымі актыўнымі чытачамі ў бібліятэках. Прычым яны чытаюць кнігі як савецкіх, так і замежных пісьменнікаў, попыт на ту ю ці іншую кнігу залежыць ад таго, як у камплектаваны фонды бібліятэк.

Для поўнага задавальнення запатрабаванняў чытачоў, на наш погляд, выдавецтвам рэспублікі неабходна пры планаванні выданняў абавязкова ўлічваць рэкамендациі бібліятэчных работнікаў. У сувязі з тым, што бібліятэчныя фонды добра ў камплектаваны літаратурай для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту,

патрэбна больш увагі ўдзяліць выданню літаратуры для вучняў 4—6 класаў. Акрамя таго, думаецца, трэба пашырыць тэматыку навукова-пазнавальнай літаратуры для задавальнення патрэб вучняў, у тым ліку выдаваць больш кніг аб навукова-тэхнічным прагрэсе, гісторыі рэспублікі, сучаснасці і г. д.

Бібліятэкам рэспублікі трэба звязтаць больш увагі на распаўсяджванне літаратуры на роднай мове, скарыстоўваючы для гэтага розныя формы работы, такія як клубы па інтерэсах, прэм'еры кнігі, вечары, віктарыны, юбілеі, сустрэчы з цікавымі людзьмі, паэтамі і пісьменнікамі і г. д.

1. Дзяржаўнасць мовы — першыя крокі: «Круглы стол» «Звязды» // Звязда. 1989. 14 лістапада.

2. Цякучыя паступленні і іх выкарыстанне ў дзіцячых бібліятэках Беларусі (па матэрыялах даследавання) / Склад. К. А. Навуменка; Рэд. К. С. Санько. Мн., 1975. 81 с.

3. Аналіз стану камплектавання і выкарыстання літаратуры, выдадзенай у рэспубліцы, у Глыбокскай ЦБС. Мн., 1986. 16 с.

4. Матэрыялы навукова-метадычнага аддзела Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна: Зводка гадавых справаздач масавых і універ. б-к сістэмы М-ва культуры БССР. Мн., 1988 г.

5. Там жа. Аб стане і дасканаласці бібліятэчнага абслугоўвання вучняў сёл Гродзенскай вобласці: Рашэнне Рэсп. міжвед. бібл. камісіі пры М-ве культуры БССР ад 22 сак. 1982 г. З с.

6. Там жа. Фарміраванне бібліятэчных фондаў кніжнай прадукцыі рэспубліканскіх выдавецтваў. Мн., 1987. С. 2.